

Запіскі эмігранта

Ад рэдакцыі. «Запіскі эмігранта», якія мы пачынаем друкаваць, надасланыя да рэдакцыі празь ветлівасць аднаго з нашых сымпатыкаў. У прыкладзенай да «Запісак» нататкы зачэмлена, што запіскі знойдзены выпадкам пасля расціярушання аднаго з лягероў, так званых ДП. Імя аўтара й ягонае ціперашибле месца пражывання не ўстаноўленае. Наш сымпатык прыпушчае, што аўтар «Запісак» - бязломны, расейскага паходжання чалавек, блізка знаёмы з жыцьцём беларусаў, і, магчыма, што ціпер яшчэ жыве ў вадным зльянеру ДП. Мы схіляемся на ягоную думку, але станоўка съцвярджаць гэтага ня важымся. Тоё, што «Запіскі» напісаны ў расейскай мове, не даець яшчэ права съцвярджаць, што аўтар іх - чалавек расейскага паходжання, бо і ў беларускім асяродзішчы часам сустракаюцца людзі, якія карыстаюцца расейскай мовы. Але ўсё-ж некаторыя паасобныя заўвагі аўтара выразна выяўляюць псыхалёгію чужынца, што дае ўжо некаторае права не вызнаваць яго за беларуса.

Надасланыя «Запіскі» ў форме дзёньніка досьць расціярушання. Першыя лісткі аж да 25 сакавіка 1942 году зусім вышترتываюцца малачытэльныя. Зь вялікім выслікам нам усё-ж удалося ўстанавіць, што свой дзёньнік аўтар пачаў натаваць ад першых дзён вайны, жыў на Беларусі, прыпушчальна ў Менску. З паасобных невялічкіх урыўкаў малачытэльных лісткоў і з аналізу далейшага зъвесту «Запісак» можна толькі прыблізна скіпаратыраваць аўтара. Гэта чалавек найперш апалітычны, сангвінічнага харектару, грамадзкі, які мала дзе зъбянтэжыша. Ува ўсім іншым - гэта звычайні сярэдні чалавек ваеннага часу, які ратуе сваё жыцьцё ад зынічальнага сілы вайны і карыстае для гэтага з кожнае сітуацыі.

Надрукаваныне гэтых «Запісак» рэдакцыя ўважае за карыснае з двух гледзішчаў. Першае, у «Запісках» ёсьць шмат

шікавых назіраньняў зь беларускага жыцця старонінгя нам чалавека, і таму гэтыя назіраньні могуць прыслужыць як матар'ял для аб'ектунае крытыкі нашага грамадства й для саманааналізу паасобных сяброў яго. Другое, «Запіскі» часта рысуюць драбніцы штодзённага жыцця, а з драбніцаў гэтых фактывічна й складваецца само жыццё. Калі-ж узяць на ўвагу, што гэтыя драбніцы натаваліся беспасярэднія з самога жыцця ў часох ваеннае завірухі, калі кожны чалавек найчасцей бывае бяз шылізаванае маскі, дык яны могуць больш праўдзіва схарактарызаць чалавечую натуру і адлюстраваць запраўднага чалавека не ў святочным гарнітуры, а ў ягонай штодзённай вонраты.

Запіскі няведамага аўтара мы назвалі «Запіскамі эмігранта», уважаючы, што такі тэрмін будзе найболыш адпавядаль праўдзе. Аўтар запісак мог-бы быць якой-небудзь перамешчанай асобай, сілком пераселенай, прымусова вывезенай, выгнанай, загнанай, запраторанай, расчырушанай і г.д., мог быць уцекачом старым расейскім або новым, мог быць, нарэшце, так званым «калябартантам», але ў кожным разе - гэтая асоба ў выніку вайны апынулася на чужыне й ня хоча скарыстаць зручнае нагоды, як канец вайны, каб вярнуцца на сваю родзіму. А ў такім разе праўдзівей за ўсё назваць гэтую асобу эмігрантам.

«Запіскі» падаём у перакладзе і ў рэдакцыі Ляўона Крывічаніна.

Рэдакцыя

Ал перакладніка. Рэдактар перакладу намагаўся найперш захаваць стыль запісак аўтара, дзеля чаго найбліжэй трymаўся аўтарскага тэксту. Прапану прабачэння ў шаноўных чытачоў, што ў сувязі з гэтым паасобныя мясыціны запісак могуць здавацца занадта падрабязнымі й шікавымі хіба толькі для гісторыкаў.

Л. Крывічанін